

БЕЛАРУСКІ НАРОД З НАТХНЕННЕМ РЫХТУЕЦА ДА ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

МІТЫНГ У КАЛГАСЕ

ВАРЬСАЎ. Атрымаўшы газеты з паставой урада аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, 130 калгаснікаў і калгасніц сельгасарэспі «Маяк сацыялізма» сабраліся на мітынг.

Уважліва слухалі сабраўшыся кожнае слова гістарычна паставы.

— Мы яшчэ незаставілі вывучыць выбарчы закон, — сказаў у сваім выступленні калгаснік Руба Лукаш. — Гэты сталінскі закон трэба нам абавязкова ведаць так, як і сталінскую Канстытуцыю. Закон нашай дзяржавы забяспечвае калгаснаму сялянству зможнае і культурнае жыццё. Вядзіце дзякую нам, правальніцы, таварышы Сталіне за Канстытуцыю, за беларускія клопаты і дапамогу калгаснаму сялянству Беларусі!

Калгаснік Стасевіч ад шчырага сэрца дзякую партыю, урад і вядзіце Сталіна за шчаслівае змаганне жыццё.

— Як-жа мне не радавацца, — зачытае тав. Стасевіч, — калі я сёлета атрымаў на працягах адной шпанды стэпкі, колькі ніколі, будучы азнаёмленым, чагосьці з зернявай культуры ад усёго ўраджаю.

Калгаснік Шмафееў указвае, што праўдзіна калгасна ішчэ слаба займаецца культурна-адукацыйнай працай калгаснікаў.

— Зусім неарнальна, — кажа ён, — што калгас назав свайго духавога арыстра не мае.

З ініцыятыўнай выступіў калгаснік Штагел:

— 11 год я быў батраком, ніколі свайго кутка не меў. Совецкая ўлада, та-ла мне ўсё. Я — самы багаты чалавек у сьвеце: мае — калгасныя бульбы, мой — калгасны лес, мае — 150 калгасных

кароў. Як грамадзяніну Совецкай краіны мне належалі мяса, петры, рэкі і ішчыя багатыя краіны. Хто-ж за мяне багачей? Сёлетя я пабудоваў новую хату. Хаба я атрымаў каля 4 тон, бульбы 10 тон, гародніны 3 тоны, сена 2,5 тоны. Вось ужо другі год сяма я маю атрымаць ад дзяржавы па 2 тысячы рублёў на мно-гасямейнасці.

— Няхай-жа жыць наша магучая краіна! Няхай жыць наш родны правальні таварыш Сталіні!

Апошнім выступіў старая калгасніца Янушкова і яе муж калгаснік Янушкова.

— Я ўжо старая, — кажа тав. Янушкова, — але я лічу, што нам за-раз, як ніколі, трэба вучыцца грамаде, каб ужо ў бліжэйшыя часы сарад нас не было непісьменных.

Калгаснік Янушкова, падтрымліваючы чумку свайго жонкі, заставра ўзгуч сабраўшыся на неабходнасці ўзмацніць большаўчыню пільнасці.

— Мы ўжо лічыліся і школіліся, але большаўчыню пільнасці ні ў якім разе не павіны паслабляць, — гаворыць тав. Янушкова. — Наш правальні таварыш Сталіні не тарма гаварыў аб капіталістычным акружанні. Дзе-ні-дзе вараг ішчэ хаваецца ў шчыльнах, ён імкнецца піць самай школіць нешай справа. Асабліва ў правальніцы часе вараг будзе імкнецца праваліць сваю по-лучу работу. Усё гэтае гэтае трэба вымагаць з гвядзай і шчылі, каб калгасніка ішчэ знішчыць. Забытае рас-паца зможнага жыцця нікому ў нас не алабала.



Хатні гаспадыні жэнта «Чырвоны Настрычні» (Менск) аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Фото В. Вернера (БСФ).

ПАМЯШКАННЕ ВЫБАРЧАГА УЧАСТКА

Менскі горавет падбірае для выбарчых участкаў памяшканні, дзе працуюць будучы гаспадыні да сваіх кандыдатаў у Вярхоўны Совет СССР. 68 участкаў (раён завода імя Кірава) ахопіць каля 1.300 выбарчыкаў. Для яго адрэзана прасторанав, светла і ўтульнае памяшканне ста-ловай зала. Тут добра будзе себе адчу-ваць выбарчы.

НОВЫЯ КАДРЫ НА СОВЕЦКАЙ РАБОЦЕ

За апошні час па Магілёўскаму раёну праведзена значная работа па вылучэнні на кіруючую работу новых людзей з кі-завета савецкага актыва. Старшыня Вен-дражскага сельсавета тав. Сарокін пра-цуюць завад старэйшай рабкнэжэма. 10 год працаваў старэйшай Хрыпалеўскага сельсавета тав. Пакоўскі. Пашер Паю-свеніч вылучан загадчыкам аддзела са-цыяльнага забяспечэння РВБ.

Старшыня сельсаветаў тт. Бэзкоў, Давыдава, Сенахоўскі вылучаны на работу загадчыкамі аддзелаў РВБ. Шабэка — былы старшыня Гарэжскага сельсавета, вылучан намеснікам старэйшай РВБ.

Старшыня сельсаветаў выбраны дзя-цяткі актывісты савецкай работы — стар-шыні калгасаў, брыгадзіры.

МАЛАДЫЯ АГІТАТАРЫ

ВЕТКА. Усё 230 членаў ткацкай пра-мысловай арпелі імя Розы Люксембург дэлава вучаючыся у гуртках «Палажэ-не аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». Агитаторы ўдзел у гэтай рабоце пры-маюць маладыя члены арпелі, многія з іх з'яўляюцца нарэзнымі агітатарамі.

Комсамольск-селеору Журава Івану на-дана сподылася 18 год. Ён пасляхова-кору адным з гурткоў па вучэнню вы-барчага закона.

Думкі і настроі маладых арпелічыкаў добра выказава на занятках гуртка 18-га-дова Ігнапенка Елены.

— Сталінская Канстытуцыя, — кажа тав. Ігнапенка, — та-ла кожнаму з нас не-абмежаваны магчымасці для росту і раз-віцця. Сэрца релучна, гледзячы на то, як з кожнай гадзінай расце і ўмацоўвае-ца краіна сацыялізма. Прыема агучвае, што ў гэтым рэсе бепь чыя і твай ст-ахавальнай работы. Яі комсомолка, выхо-дан сваю норму на 150 проц. добра за-рабляю.

Па ініцыятыўе гуртка тав. Журава гру-па комсомольцаў і членаў арпелі накіра-вала ў паліфонны клас «Правед» для дапамогі калгаснікам у вучэнні вы-барчага закона.

АЖЫВІЛАСЯ РАБОТА СЕКЦЫЙ СОВЕТАЎ

СУРАЖ. У 137 калгасах раёна прав-дзены палітзэнь. У часе падрыхтоўкі да яго было разгортнута сацыялістычная спа-роўніцтва па дэмакратычнае выкананне асенніх работ. Калгасы — імя Калініна, «Памыш Леніна», — якія аставалі па-асеннай службе і малалібе, азначна пад-ня-нуліся.

АДКАЗЫ НА ПЫТАННІ ВЫБАРШЧЫКАЎ

напрыклад, у ніжнюю палату могуць быць выбраныя людзі, дасягнуўшы 25-гадовага ўзросту, а ў верхнюю — дасягнуўшы 30 гаў. У Францыі выбарчае права прадаста-лена грамадзянам, дасягнуўшы 25-га-довага ўзросту, а ў верхнюю палату можа быць выбран грамадзянін, дасягнуўшы 40-гадовага ўзросту. Такія-ж параклі існуюць у Нарвегіі, Японіі, Італіі і ішчыя краінах.

Кожны кандыдат у парламент у Англіі, напрыклад, павінен унесці залог 150 фун-таў стэрлінгаў. У Японіі кандыдат абавя-зан унесці залог у 2.000 іен. У Францыі і Чэхаславакіі кандыдаты ў парламент на працягу 24 гаў павіны ўплатіць рас-ход на выбарчую кампанію, размер якіх устаўляюцца ў кожнай выбарчай акру-жэнні спецыяльнай камісіяй. Такім чынам, у капіталістычных краінах кандыдаты да г-засавання дапускаецца толькі ў тым вы-падку, калі ён унесе вялікую суму гро-шай. Натуральна, што працуючыя не мо-гуць ажыццявіць права выступаўлення кан-дыдатуры. У капіталістычных краінах, зна-чыцца, гэтым правам могуць карыстацца толькі тыя кандыдаты, якіх падтрымлі-ваюць буйныя капіталістычныя канцэрны і багатыя партыі.

У СССР «не існуе пасіўных або ак-тыўных грамадзян». Па нашай Канстыту-цыі ўсе грамадзяне СССР, дасягнуўшы 18-га-довага ўзросту, калі ён не пазбаўле-на выбарчага права па суку, калі ён не страціў розум, мае права выбарчы і быць выбра-ным. Усе расходы на выбарах у СССР ад-носяцца за кошт дзяржавы.

Пытанне: Калі можна пачаць выста-ўляць кандыдату?

ЯК КАЛГАСНІКІ ВЫКРЫЛІ ПАПА-ДЫВЕРСАНТА

Летам 1925 года ў вёсцы Бяч, Кар-мянскага раёна, заўважылі паліцэйны не-знаёмага чалавека. Потым яго бачылі ў вёсках — Кабыліцы, Коселе, і ўсюды, куды-б ён ні ступіў свайго чыноў, ажы-вала і пачынае ворушыцца кулацка-па-поеўскае атропе. Старыя неписьменныя грамадзяне гаварылі: «Прыехаў новы ба-ношча: ростам — высокі, адукаваны і голас які!»

Пад пераваж пакоўных званой по-ддверсант Палавінка ва-ўсю распавядаў і зніў сабе глыза паркунікаў. Паявіў-ся совет кулацкай партыі. Гэты совет ста-рана ствараў пільным сялян: «Мы, моў, людзі мірскія, да палітыкі дачынення не маем».

Кулацка-папоеўскае парва вяла вялікую агітанду і прапаганду супроць калгасаў і савецкай улады. Яна па сляных вёсках пусціла кулацкія чуткі «аб коўры», «аб жахах, якіх чакаюць грэшнікі на тым свеце» і ішч. Гэта стаўка ворагаў была біта. Калгасы раслі і арганізацыяна-гаспа-дарча ўмацоўваліся. Тавы варагі па пра-моу заліваю папа-дыверсанта Палавінкі, якія вярталіся з ліку кулацкай і страж-ніцкай, паправалялі ў калгасы для разбу-роўні іх агітанды.

Так, агент папа Васількоў працеў у калгас вёскі Барозька і ў 1932 годзе яго канчаткова разваліў.

Памі і агітанды таксама і ў ішчыя краінах арганізаваў пацез калгаснай жывёлы, пакары абабраў са абажман, раскрываючы сацыялістычную уладасці і ішч.

У 1936 годзе паркунікі, ажыццяўля-назель скарэстаць 124 пункт Сталінскай

Канстытуцыі для свайго контравольна-цкіх мет, спешна выкідалі да сабе ў в. Барозьку папа Палавінку і пачалі зноў дзейнічаць. Поп, напрыклад, усеім срокам праваліць контравольна-цкія агітанду і прапаганду сараі не-письменных калгаснікаў і азнаёмленых. Яго агент Петручка П., не марудна, прыступіў да падрыхтоўкі работы ў калг-асах. У падрыхтоўку свайго агітанды застрашвалі калгаснікаў і арганізаваў нявыхад на работу.

Да антысавецкіх і контравольна-цкіх выступленняў паркунікаў сталі монна прыглядацца калгаснікі тт. Пазвонка Ся-ргей, Васількоў Сяргей, Барозька, Аўсін-каў. Калгаснікі ўбачылі, што ў паркунікім евангельскім тэксце захоўваецца прама, антысавецкі, контравольна-цкі змест, і заявілі кармянскім раённым арганіза-цыям працэс супроць дзейнасці папа і яго агітанды.

Неўзабаве контравольна-цкія парку-нікі на тэрыторыі Кармяншчыны былі вы-крыты. Яны прызналіся ў сваіх крыва-вых дзеяннях, што яны ставілі сабе тэ-ля-ж мэты, што і заклікаў ворагі наро-да — трацінскі-бухарынскія шпёны і дэаініталі зааіно. Іменна паркунікі контравольна-цкія Марчавка, Васількоў і ішчыя падтрымлівалі калгасы, стралялі ў калгасных актывістаў і рыхтавалі забой-ствы старэйшых сельсаветаў.

Так калгаснікі вёскі Барозька, Кармя-нскага раёна, выкрылі папа-дыверсанта Палавінку і яго агітанды. І зусім віта-чым стала тое, як за маскай ралігі ха-ваецца азярамы вораг народа.

ЗІДЗІНАЎ.

ПАВУЧАЛЬНЫ ЎРОК

БАБРУЙСК. (Па тэлефону ад нашага карэспандэнта). У Бабруйскаму раёне не-калькі тысяч маладых выбарчыкаў, якія ўпершыню будуць прымаць ўдзел у выбарах. Раённым арганізацыям павіны быць-б з усёй сур'язнасцю аднесціся да падрыхтоўкі маладых выбарчыкаў да ўдзелу ў выбарах Вярхоўнага Совета СССР.

Аднак, зусім інакш аднесіся да гэтай важнейшай справы бабруйскай раённая арганізацыя. З маладымі выбарчыкамі яны ніякай работы не праводзілі. Аб гэ-тым сведчыць наступны факт.

На 12 кастрычніка быў назначан схода маладых выбарчыкаў. Падрыхтоўку да схода звалі толькі да таго, што разалі запрашальныя білеты па прапрыемствах і ўстановах, дарэчы, і гэта не змагі ра-біць свечасова. Напрыклад, на лесева-біна 200 білетаў пераслалі за адну га-дзіну да скачвання работы 11 кастры-чніка. Білеты не справіліся свечасова-разаліць. З поўтысячы маладых выбарчы-каў камітата на сход прыйшлі... 3 чал.

Такая-ж дурха атрымалася і з ішчыя прапрыемстваў. З разаліх 1.200 біле-таў (у памешчанне на 500 месца) на сход прыйшо толькі 72 чалавекі.

Памешчанне для схода выбралі на акра-іне горада, халоднае, бруднае, непрыбра-нае.

Ніякай падрыхтоўчай работы за схода па прапрыемствах не праведзена. Раё-ном комсомолка спаліваўся на горавет, апошні — на райком партыі. А важней-шым палітычным мерапрыемствам нішто не займаўся.

Зусім не вымадкава, што пасля дэкла-рацыі паступілі 2—3 пытанні. На гэтым пры-шодзе сход зачырыць. Ні аднаго выступ-лення на сходе не было. На сход яшчэ не запраілі старых работчы і калгас-нікаў, арганізацыя, азначных стыхаўцаў, якіх даволі многа ў Бабруйску.

Сход маладых выбарчыкаў Бабруйска — гэтае важнейшае палітычнае ме-рапрыемства, фактычна сарван. Гэты факт павінен стаць павучальным урокам, як не трэба легкадуна адносіцца да важней-шых палітычных мерапрыемстваў.

Ф. КАНСТАНЦЫЎ.

ДРУГАЯ МАЛАДОСЦЬ

Хоп я ішчэ зусім маладая, але нашы работчы заверылі мяне і выбралі членам горавета. Толькі ў СССР моладзь, ды ішчэ дзяцкіца, можа быць выбрана ў ор-гані кіраўніцтва.

У нашай сям'і восем чалавек. Маці ма- была батрачкай у памешчыка; яна непісь-менная. Я-ж вылучана, працую памочні-кам майстра і маю сарапную асвету. Ро-дныя жыццёвыя дарог май і мацеры — гэта роліца двух сацыяльных ладаў: ка-піталістычнага і сацыялістычнага. Мая маці пшалеу, што яе маладосць загубіў парэзям, але пры савецкай уладзе яна знайшла сваю другую маладосць. Я ішчэ-чым, каб усе работнікі нашага пеха не толькі працвалі, але і зразумелі зыбар-чы закон.

Л. С. ГАНЧАРОНАК — памочнік майстра фабрыкі «Настрычні».

ЯК РАНЕЙ „ВЫБІРАЛІ“

Калгаснікі Менскага сельскага раёна актывна рыхтуюцца да нарэзных выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Вы-вучаючы Сталінскую Канстытуцыю і новы выбарчы закон, старыя-калгаснікі мі-жволі ўсмаюналі прылятае міну-лае жыццё. Асабліва яны ўстаюць у іх памылі «выбары» ў часе самадзяржаўя.

70-гадовы Казарскі Уладзімер — член сельсавета імя 9 студзеня (Дзежынскі сельсавет) добра памятае, як «выбі-ралі» вядзенага старшыню.

— За некалькі дзён да схода па вёс-цы пачыналіся п'янікі. Наляжаліся яны адулажам, папам, купцам, прэччывамі. Па паўкіра ставілі гарэлкі тым, хто бу-дзе за іх галасаваць.

— На сходе разбіваўся на баях. Бельскі ў анім баю, кулак, пол куп-пец, прастаў і іх падпалвалі — на дру-гі. Старэйшыя моласі выбараў той, хто палпайваў саян гарэлка.

— Толькі пшлер я жыў поўнаўчыным жыццём і радуюся за сваю радзіну, за дзяцей — ішчыра, дэцныка, настаў-нік, — з горадам заўлае калгаснік Ка-чарскі.

— Ніхто раней са шной батраком, не лічыўся як з чалавекам. Нас не голілі не дачыналіся да выбараў Удзі, але аб гэтым ніхто наш навят і не гаварыў».

расказавае Канстанцін Вінасенчыч Бро-нскі, калгаснік калгаса імя 7 Самасей-цкай (Бабруйска сельсавет) Яну самі-дзесці год, і ён усёй душой неучы-цадзі студэнтскай ралігійнага культу-ры.

— Памі, калгаснікі і раіны — гэта по-дзі, якія жыць па чужой прапці, аф-заўчына работай на карысць капіталістаў. Іх выбіраць у нашы органы ўлады не па-трэба.

Я быў выбарчы ў Вярхоўны Совет людзей чэсных і адданых справе пра-цуютага народа, — гаворыць Бабруйч.

Дзед Іван—былі батрак, а зараз — ганаровы калгаснік. Яму ўжо 85 год. За 60 год работы парабкам у кулака-міраета Магілёвска назаўсёды запамі-нае дзед Іван жудасні мінулага жыцця.

— Дзень і ноч працаваў у кулака.

Ніколі не чуў чалавечэга слова, кулак змаўкаўся наза мной горці, чыя вал жы-вэйай — ішчэ расказавае дзед.

— Памятаю,—кажа дзед, — я ў нашай вёсцы «выбарлі» старэйш. Сі-ла і парозамі прымусілі саян «вы-бары» міраета Расада старэйш. Ён да поўсараі зываў буюмом майго сучаа — белыка Вінасенчыча. За тое, што яму не было чыя залпціць над-дэку.

Зараз дзед Іван жыць на поўным у-чыманні калгаса. Ён дастакова ўмз да-баспечан. Дзед ад усёй душы шчыра дэ-кую таварышу Сталіну за шчасліваю ста-расць, за Вялікую Сталінскую Канстыту-цыю, за клопаты аб старых.

С. ГРЫШЧАННА.

СХОД ВЫБ. РШЧЫКАЎ

У клубе чыгуначнікаў імя Леніна не-азін раа адбылася рознага роду сходы, азіе таго схода, які адбыўся ўчора ве-чарам, яшчэ не было ніколі. Сюды сабра-лася больш 400 выбарчыкаў участка № 63. Побач з работнімі і служачымі, працуючымі на прапрыемствах і ва ўста-новах, слязілі хатнія гаспадыні, работні-цы, неперападольныя старыкі і старыкі. Усе яны сабраліся ў клуб (пачаў выбар-чага участка) на свой першы сход, пок-сечваны абмеркаванню паставой ЦКВ СССР аб назначанні імя выбараў у Вяр-хоўны Совет СССР.

Даклад аб паставое ЦКВ і заадах вы-барчага участка ў падрыхтоўцы да вы-бару звалі пазакат газеты «Вязда» тав. Юркоў. Выбарчыкі таксама заслухалі інфармацыю аб прапаробнай арганізацый-най рабоце па участку ў галіне падрых-тоўкі да выбараў. Сказаны ўжо папа-рачаны спісы выбарчыкаў. Выяўлены ўсе хатнія гаспадыні і работніцы, для якіх арганізавана 20 гурткоў па вучэнню «Па-лажэня аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». Да дожнага гуртка прымаваны па два кіраўнікі-агитатары. Гурткі будуць прававаць непарарна ў дамах выбарчы-каў.

БУДЗЕМ ПІЛЬНЫМІ

Пазачора ўсе работчы закрыйнага пеха абуткова-фабрыкі імя Кагановіча (Менск) сабраліся на шматлюдны мітынг. З вялі-кай увагай яны выслушалі тэкст паста-вой урада аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

Гарачую прамову выказала стыханаў-ка-комсомолка т. Дзісер.

— Мы паставілі перад саб і залучу не толькі добра вучычы новы выбарчы за-кон, — гаворыць т. Дзісер, — але і растлумачыць яго сваім таварышам па рабоце. Гэтыя дні, што астатнія да вы-бару ў Вярхоўны Совет СССР і да XX гадавіны Настрычніка, комсомольцы на-шай брыгады тт. Сцяпан, Верштойн, Які-мовіч і ішч, рашылі азначыць бліскучымі вытворчымі паказальнікамі.

— Мы павіны павышаць рэвалюцый-ную пільнасць, — гаворыць у сваёй пра-мове званы стыханаўскі дзвухсотнік тав. Сцяпан. Мы ні на хвіліну не павіны забя-ваць аб палупасці пералыбарчай бары-сбы. Трэба арганізаваць сваю падрыхтоў-ку тав, каб кожны наш работчы, кожны яго член сямі раласаваў толькі за тых люд-зей, якія ўсёй душой актывна партыі Леніна—Сталіна, справе пабудовы ў на-шай краіне бясхалевага сацыялістычна-га грамадства. Будзем рашуча вяржываць ворагаў, як-бы яны не мескіраціліся.

П. СУХІНІЧ, М. ПАРКОЎСКІ.

УСЕ СТУДЭНТЫ БУДУЦЬ АГІТАТАРАМІ

13 кастрычніка калектыў студэнтаў і навукова-тэхнічных работнікаў Юрдыч-скага Інстытута сабраўся на мітынг, пры-свечаны паставое ўрада аб дні выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Малады комсомалец, рэзевік Кастрыч-ніка Усецік у сваім выступленні пазы-ліў рашуча, якую адуцае ў гэты дзень малады чалавек краіны сацыялізма.

Студэнтка другая курса т. Раін, ра-весніца Настрычніка, сказала:

— Дзякуй таварышу Сталіну за наша шчаслівае юнацтва.

Яна расказала пра жыццё ў краіне са-цыялізма і абрысвала становішча пра-цуючай дзючыны ў краінах капіталізма.

У выступленнях студэнт Станкевіч, Назарав і ішч, залікалі партыю і урад за шчасліваю моладзь.

Тут-жа, на мітынг, студэнткі абавя-заны стаць агітатарамі сараі неарганіза-ванага насельніцтва.

Мітынг пачаў прыватальную тэлегра-ду таварышу Сталіну.

Л. ГЕРМАН, Д. МАЛІНІЕЛЬ.

ВЫШЛІ Ў ЛЮДЗІ

Наша сям'я вялікая: маці, шэсць сяс-цеў і два браты. Усе, азначна старэйшы ма-перні і малодшыя дзеці, якія зучацца ў школе, працуюць. Мой муж — студэнт Палітэхнічнага інстытута. Дома маці рас-казвала, як яна асталеся саратой і зліпел пашла зарабляць сабе на хлеб, каб не памеяні з голоду. Мы, дзеці, таксама а-сталеся без бацькі, але савецкая ўлада да-памагла нам, і мы ўсе атрымалі адука-цыю, а малодшыя рыхтуюцца паступіць у ВНУ.

Да нас часта заходзяць суседзі. Гута-рым аб жыцці, рабоце, вучобе. Я расказ-ваю суседкам, як будуць праходзіць вы-бары. Аліна суседка ў мяне спытала, ці па-трэба будзе ішчэ выбараў на завод. Я ішч растлумачвала, што пшлер будуць вы-бары па выбарчых участках.

КОЛТМАН — начальнік цыліцкага фабрыкі імя Фрунзе.

ПРАВА ВЫСТАЎЛЯЦЬ КАНДЫДАТАЎ

Пытанне: Хто мае права выстаўляць кандыдатаў у Вярхоўны Совет?

Адказ: Права і яшчэ адказ на гэта пытанне чытаць можа звышкі ў 141 арты-куле Канстытуцыі СССР і 56 артыкуле «Палажэня аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». На паставе гэтых законаў права выстаўлення кандыдатаў у Вярхоўны Совет СССР, г. зн. у Саюзнаы Совет і Совет Нацыянальнасцей забяспечваецца за грамадскімі арганізацыямі і таварыствамі працоўных, зарэгістраванымі ва ўстаўно-вых законах паракду. Да такіх грамад-скіх арганізацый і таварыстваў працоў-ных на паставе Канстытуцыі, належалі: камуністычныя партыйныя арганізацыі, прафесійна-навычныя саюзы, кааператывы, ар-ганізацыі моладзі, культурныя таварыствы і ішч.

У буржуазных краінах увес механізм выбарчага закона праследуе мету прыму-сіць працоўных галасаваць за тых кан-дыдатаў, якія выгады капіталістам. Бу-ржуазныя пісьменнікі ахвотна гавораць аб дэмакратыі ў капіталістычных краінах. У сапраўднасці-ж гэтыя разгаворы з'яў-ляюцца спробай скрыць панаванне буржу-азна і багачэснага эксплуатацыю для пра-цоўных. «Дэмакратыя», — гаварыў Лені-н, — для нікчэнай меншасці, дэмакратыя для багачых, — вось які дэмакратызм ка-піталістычнага грамадства».

Ітарарам эксплуатацятараў намачена і ўстаўленне ў капіталістычных краінах параклу выстаўлення кандыдатаў у пар-ламент.

Выбарчы закон Францыскай Польшчы 1935 года прадастаўляе права выстаўляць кандыдатаў у сейм толькі акруговым вы-барчым сходам, якія складаюцца з фамі-

стаў, фабрыкантаў і памешчыкаў. Не пш-ка ўявіць сабе, якія кандыдатуры вы-стаўляюцца на гэтых сходах. Ёе выкладо-ва таму, у 1935 годзе прапуючы Польшчы адказаў на гэты параклу высувавання кан-дыдатаў буйкотам выбараў.

У Германіі працоўныя поўнасьцю пазбаў-лены права выстаўляць кандыдатаў у пар-ламент. Там гэтым правам уладае фа-шысцкая партыя і дыктатар Германіі Гітлер.

У Італіі увес спіс кандыдатаў у 400 чалавек выстаўляецца фамісцкім саветам, г. зн. па сутнасці галавой італьянскай фа-шысцкай Мусаліні.

У СССР, як мы ўжо казалі вышэй, права выстаўляць кандыдатаў забяспеч-ваецца за грамадскімі арганізацыямі і та-варыствамі працоўных. Пры гэтым пра-ва выстаўлення кандыдатаў ажыццяўляюць не толькі цэнтральныя органы грамадскіх арганізацый працоўных. У артыкуле 57 «Палажэня аб выбарах у Вярхоўны Со-вет СССР» указана, што гэта права ажыц-цяўляюць «як цэнтральныя органы гра-мадскіх арганізацый і таварыстваў працоў-ных, так і іх рэспубліканскія, краёвыя, абласныя і раёныя органы, роўна, як агітанды сходы работчы і служачых на прапрыемствах, чырвонаармейскія па вай-сковых часях, а таксама агітанды сходы сялян па калгасах, работчы і служачыя саюсаў па саюсах».

У капіталістычных краінах справа так абстаўлена, што могуць выстаўляцца толь-кі тыя кандыдатуры, якія ўгодны і вы-гадны гаспадарам і ўраджавам, г. зн. па-мешчыкам і капіталістам. Там, як правіла, пасіўнае права (права выбараў) аддэле-на адно ад другога. У Злучаных Штатах,

напрыклад, у ніжнюю палату могуць быць выбраныя людзі, дасягнуўшы 25-гадовага ўзросту, а ў верхнюю — дасягнуўшы 30 гаў. У Францыі выбарчае права прадаста-лена грамадзянам, дасягнуўшы 25-га-довага ўзросту, а ў верхнюю палату можа быць выбран грамадзянін, дасягнуўшы 4

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ Тры месяцы вайны

Тры месяцы ідзе вайна ў Кітаі. Велізарныя ваенныя сілы імперыялістычнай Японіі ў колькасці каля 400 тысяч чалавек дзейнічаюць у Паўночным Кітаі і ў Шанхайскім раёне. Сотні самалётаў і бомбардыроўшчыкі мільёны кітайскія гарады. Японскі флот блакіруе кітайскае ўзбярэжжа, каб прымусяць краіну да капітуляцыі.

Якія-ж вынікі першых трох месяцаў японскай агрэсіі ў Кітаі?

Калі інтэрвенцыя могуць пахваліцца некалькімі поспехамі ў Паўночным Кітаі, то ў Шанхайскім раёне буйныя сілы захватчыкаў сур'езна загрузлі.

На паўночным фронце японцы завялі іранічную Хобей з яе важнейшымі пачаткамі. Войскамі, Пяньцзінам і Вэйцзінам. Інтэрвенцы завялі таксама горад Калтан — адзін з буйнейшых пачаткаў унутранай Манголіі. Японскія войскі, аперуючыя наперад у правінцыях Шансі і Шаньдунь. У выніку дзейнасці падліты некалькіх кітайскіх генералаў, пераходзячы кітайскага камандавання японцам удалося прасунуць у гэты краіны на поўдзень уздоўж чыгуначнай магістралі Вэйцзі—Ханькоу. І толькі дагэтушы ахоры гераічнай 8-й арміі, створанай з частак кітайскай Чырвонай арміі, пад камандаваннем Чжу Дэ удалося прыпыніць наступленне інтэрвенцаў.

На Шанхайскім фронце японцам не удалося дасягнуць рэальных вынікаў. Яны сустралі адчайнае, упарте супраціўленне кітайскіх войск, падтрыманых працоўным насельніцтвам. Не гледзячы на прымяненне самых сучасных срэдаў вайны, не гледзячы на лютую бомбардыроўку кітайскіх пазіцый з мора і паветра, японскія войскі прасунуліся толькі на 15 кілометраў.

Сваімі варварскімі дзеяннямі інтэрвенцы выклікалі неабмежаваны ўзрост абароны і нянавісці з боку самых шырочкіх мас кітайскага народа. Нацыянальна-вызваленчы рух прымае велізарныя размеры. Народ аддаецца для барацьбы з захватчыкамі. Унутраная грамадзянская вайна спынена. Кітайскі ўрад рашуча адмовіўся ад рэальнай зрадыніскай капітулянтскай палітыкі неўсупраўдлення агрэсару. Усё больш масоўна магучыя сілы азіяцкага нацыянальнага фронту.

У гэтым аб'яўленні ўсёй нашай перад тварам агучана ворага велізарная заслуга кітайскай камуністычнай партыі, якая з самага пачатку японскай агрэсіі праводзіла адзінаправільную палітыку мабільнасці ўсіх жывых сіл краіны пад догучым выратавання разлімі і барацьбы за нацыянальную незалежнасць.

У ШАНХАЙСКИМ РАЁНЕ

ШАНХАЙ, 13 кастрычніка. (БЕЛТА). Жорстка білі вакол Шанхая ў вечары 12 кастрычніка змяліліся запішамі. Наперад ідуць паражоныя на Велізарнае ўчастку фронту, японцы прыпынілі наступленне і пачалі каляць ахоры. Такім чынам японскае наступленне па Даучан з мэтай адразаць кітайскія войскі, якія знаходзіліся ў Чаньі і Пяньцзіне, скончылася няўдачай. З раніцы 13 кастрычніка 23 японскія самалёты бомбардыравалі раён Чаньі. Разбурана каля дзесятка дамоў. Забіта і ранена 8 чалавек.

Парома высадкі дэсанта ў раёне Люхе параненым ахоры рэвалія. Лі ўзбярэжжа ў раёне Люхе знаходзіцца 29 японскіх транспартаў і 23 ваенныя караблі.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ, 13 кастрычніка. (БЕЛТА). Лі павелічалі агрэсію Сэнтрал Кію. Кітайскія войскі раіткова контратакалі панеслі паражэнне японскім часдам у паўночнай частцы правінцы Шаньсі, паміж Аньцзінам і Госынем і захатлі буйныя тэрыторыі, у тым ліку браньва. Дагучым гэтай аператыві японскі атрад, займаўшы Аньцзі, аказаўся пад пагрозай акружэння.

ЯПОНСКИЯ ПАВЕДАМЛЕННІ АБ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯХ

ТОКІО, 13 кастрычніка. (БЕЛТА). У Паўночным Кітаі і ў сектары Вэйцзі—Ханькоўскай чыгуны 12 і 13 кастрычніка адбыліся вялікія білі ў раёне Чжао-чжоу. Становішча кітайскіх войск на правым флангу на поўдзень і ўход ад Шычэньчжуана вельмі пажэа. Забарана між Аньцзінам і Госынем і захатлі буйныя тэрыторыі, у тым ліку браньва. Дагучым гэтай аператыві японскі атрад, займаўшы Аньцзі, аказаўся пад пагрозай акружэння.

ВЫНІКІ ПЕРШАГА ТУРУ КАНТАНАЛЬНЫХ ВЫБАРАЎ У ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 14 кастрычніка. (БЕЛТА). Паводле даных газеты «Эўр», камуністы сабралі ў першым туры кантанальных выбараў 1.090 тысяч галасоў, або 14 проц. усіх галасоў; сацыялісты атрымалі 1.657 тысяч галасоў, або 21,3 проц.; разкаласіцыяністы — 1.609 тысяч, або 20,7 проц. усіх галасоў. Усе партыі парнага антыфашысцкага фронту атрымалі ў першым туры выбараў 58,9 проц. усіх галасоў.

Радыкальныя і фашысцкія партыі ў першым туры перапералі кантанальных выбараў сабралі 41 проц. усіх галасоў.

Прынязеныя лічыць сведчанне, што пароны антыфашысцкі фронт у часе першага туры кантанальных выбараў атрымаў новую перамогу над радыкальнымі і фашысцкімі партыямі. Лік галасоў, сабраных партыямі парнага антыфашысцкага фронту, павялічыўся таксама ў пераходзілі з лікам галасоў, сабраных імі ў першым туры парламенцкіх выбараў 1936 года. У п'яцінаціх павысіўся лік галасоў, пачаных на карысць канцытатаў кампартыі.

КАЛІ СЛОВЫ РАЗЫХОДЗЯЦА СА СПРАВАМІ

Прашоў ужо заволі значны час з моманту выкрысця ворага народа, які прабыў да кіраўнітва тэста Белзяржкіно і нямае нашкодзіць у кінааграфіі БССР. Пасля яго выкрысця скаліскае акты, сходы, паралы кінаартыстыка. Аказаныя работнікі тэста выступалі з трасуцкімі прамовамі, казалі ў сваёй палітычнай спэчае, прызнавалі факты агітлейшага школьніцтва па кінафронце. Становішча рэчыва было вытаночна. Пятрабавалася рэчыва ачыстка апарата тэста ад ворагаў і іх пасобнікаў і кароная перабудова яго работы на ўсіх галінах.

Але факты свенешага іна сведчаць аб тым, што справа не зрушылася з месца. Вынікі школьніцтва не толькі не ліквідаваліся, але на некаторых участках нават павялічыліся пры натуранні з боку новых кіраўнікоў тэста.

Выкрыты вораг народа нямае каляў панаманяў, каб разваліць кінааграфію «Совешная Беларусь», якая выкідала ва вешер мільёны зрадыніскае срэдаў, сістэматычна выпускала палітычна-школьныя фільмы, судзіла прагучам прахадзімаў і ворагаў. У гэтай ступіні і перер становіцца без змен. Ужо ёсць перавыстаны на 2 карніках, што знаходзіцца ў вятворчасці («Валыжыны» і «Салавей»), 2 мільёны рублёў. Безапакарачана, адуценыя фінансавай ішчыніліны, бласкочны перавыстаны — гэта стала сістэмай у работе кінааграфіі, якой кіруе часова выконвачы абавязкі дырэктара Габрыэльшчы.

Студыя не абсталавана. На выку абсталавана іма грошай, у той час, як у тэстае знаходзіцца і знаходзіцца мільёны рублёў на перавыстаны на вытворчасці ўсё лік школьніц фільмаў.

На-ранейшаму ў сталіні развалу знаходзіцца капіральнае фабрыка, дырэктарам якой з'яўляецца т. Швель (бл-жа сакратар парткома Белзяржкіно). Зусім наладна фабрыка накрувала 50 браваквышніх копій з'яўта з экрану фільма «Дняпроў у агні». Фабрыка выпускае нізкакастыю прадукцыю. Страхадзіскае рух на фабрыцы адуцывае. Не арганізавана тахучо-вая, фабрыка бяскожна павіна выплываць іэсакты тысяч рублёў штрафва. Лік ідаць, агітнэцы, якія тварыліся раней на

фабрыцы, прадаўжаюцца і зараз з благаласяна Швела.

У галіне кінафілікі таксама нічога не зроблена па ліквідацыі вынікаў школьніцтва. Кіраўнітва тэста займаецца нічым неперыкрытым вочкаўірачываствам, спярэжваючы аб забеспячэнні парганічкі рэснаў гукавымі аўтакінаапераоўкамі. Гэтыя свяржжэнні даюцца, не гледзячы на шматлікія скарты раённых партыіны і саветскіх арганізацый на з рух вон дронную работу кінаапераоўкаў. У сельскай кінааграфіі, як і раней, заўважаюцца факты жувільства, пакраж, пачуцасць работнікаў. Гэтымі пытаннямі тэст не займаецца.

Амаль усе участкі, нашкодзілі выкрытымі зрадыніскамі разлімі, дагучым не выведзены з праываў. Адуцывае казтралы і валалжаннага чэту ў сістэме Белзяржкіно паче за сабой вялікую запавязчанасць, адуцыванні і пакражы ў кінааграфіі, растражжыванне грошай на кінааграфіі. Зноў будаўніцтва кінааграфіі ў Менску, затрымаў з планаваннем на 1938 год, незабеспячывае спярэжжамі, блытаніна і разгубленасць у апаратае тэста — гэта факты, на якіх можна судзіць і аб работе сучаснага кіраўнітва Белзяржкіно. Факты не вытаночныя, нічога не робячы на ліквідацыі школьніцтва, гэтым самым на справе прадаўжаюць школьніцкую лінію ворага народа.

Выконвачым абавязкі кіраўнікі Белзяржкіно прадуе т. Бангаішчы, які быў памеснікам блага кіраўнікі — выкрытага ворага народа. У свой час т. Бангаішчы прапавваў сакратаром Добрушскага райкома партыі і, праваішчы работу ў раёне, быў знят з работы раёнавай парткамафрэнцыялі. У Белзяржкіно ён быў аднаўлены ворагамі народа і ўскіны чынам усхваляўся імі. За гэта ўхваляеце Бангаішчы атлачываў патураннем школьніцкай тэаіскай ворагаў.

Ва ўсіх агітнэсах, якія тварыліся і сёння ў тэстае, Бангаішчы абывавае блага кіраўнітва, не прымаючы ніякіх мер да іх знішчэння. Чалавек з пільнай біяграфіяй, шчыльна звязаны раей з ворагамі, т. Бангаішчы не карыстаецца ні-



У рэспубліканскай Іспаніі. НА ЗДЫМКУ: Даларэ Ібаруры (Пасіонары) сярод рэспубліканскіх байцоў на цэнтральным фронце.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Рэспубліканскія войскі, прадыгнаўшы 12 кастрычніка атакі ў сектарах Харамі (на паўднёвы ўход ад Мадрыда) і Куэста да Ла Райна, занялі Каса да Махучала Гранда і прасунуліся ў напрамку перасячэння дарогі на Чыко з Андалузскай дарогі. Ноччу рэспубліканцы прадаўжалі наступленне і занялі ішчы пазіцыі. Раніцай 13 кастрычніка ішчыкі прадыгналі контратаку. Рэспубліканцы вымушаны былі некалькі адступіць, пакінуўшы некаторыя з захопленых напярэдадні пазіцый. Магчымым панеслі цяжкія страты. Рэспубліканцы ўзята многа палонных і некалькі куліястаў.

Рэспубліканскія войскі прадыгналі ахначасова атакі ў сектары Карабабаль (на поўдзень ад Мадрыда), прымушаны ішчыкі адступіць частку сваіх пазіцый на ўход ад Карабабаль.

Бамбардыроўка Мадрыда ноччу 11 кастрычніка была найбольш жорсткай за ўвесь час вайны. Упершыню былі пацвержаны адначасова бамбардыроўкі ўсе кварталы сталіцы. Забіта больш 100 і ранена больш 200 чалавек.

Вечарам 13 кастрычніка артылерыя ішчыкі аднавіла бамбардыроўку Мадрыда, падалі сотні снарадаў, ва ўсіх квар-

УСХОДНІ (АРАГОНІ) ФРОНТ

У горным сектары Фуэнтэс дэ Эбро ахбіта атакі мадэжнікаў. У сектары Сільера рэспубліканскія войскі пасля жорсткіх сражэнняў занялі некалькі пазіцый мадэжнікаў.

У выніку двух наветраных баёў раніцай 12 кастрычніка збіта 7 фашысцкіх самалётаў.

Агенцыя Эспань прыядаіць падрабязнасці бамбардыроўкі фашысцкай авіяцыянай шпіталь у вёсцы Граньен (на поўдзень ад Уэскі), які быў разбуран. Пасля першых ка сінчутых над шпіталем бомб, перацялі шпіталь, працуючы самаадана і з дапамогай добраахотнікаў, змог спешна вывезці вялікую частку хворых і раненых як рэспубліканцаў, так і палонных мадэжнікаў. Дакладны лік ахор гэтай варварскай бамбардыроўкі шпіталь яшчэ не ўстаноўлен.

Шпіталь у Граньен — першы ішчырацкі шпіталь, створаны на тэрыторыі рэспубліканскай Іспаніі англійскімі мекшыніскамі атрадам у Іспаніі. Шпіталь быў разлічан на 150 ложкаў. Абсталаванне шпіталь капталва значны сум, сабраных на падлісны ў Англіі.

АРЫШТЫ ФАШЫСТАЎ НА ІСПАНСКОЙ ГРАНІЦЫ

ВАЛЕНСІЯ, 14 кастрычніка. (БЕЛТА). Пагранічная ахова затрымала 107 чалавек, якія праваішчы пераісці іспанскую граніцу без дазванняў. З прычыны аказанага гэта групы супраціўлення, ахова вымушана была ўжыць зброю. Забіт адзін і ранена 7 чалавек. У затрыманых канфіскавана 55 тысяч пазет і кацішоўнасці.

Затрымана таксама некалькі фашыстаў, якія праваішчы незаконным чынам атрылі пашпарты. У гэтых фашыстаў канфіскавана 120 тысяч пазет.

ЧАРГОВАЯ УСТУПКА АНГЛІІ АГРЭСРАМ

ЛОНДАН, 13 кастрычніка. (БЕЛТА). Агенцыя Рэйтар павелічалі, што на сённяшнім пасяджэнні англійскага кабінет міністраў рашыў, што далейшае абмеркаванне іспанскай праблемы (аб вывазе італьянскіх і германскіх войск з Іспаніі) павіна праходзіць у Лонданскім камітэце па неўмашанню, аднак, гэта абмеркаванне павіна быць сурова абмежавана пэўным тэрмінам.

Чакаецца, — прадаўжае агенцыя, — што камітэт па неўмашанню зобрацца да канца гэтага тыдня для новага абмеркавання іспанскай праблемы. Калі нават гэты камітэт не прывядзе ні да якіх вынікаў, то ўрады Англіі і Францыі будуць

лічыць немагчымым далейшае прадаўжэнне абмеркавання праблемы ў іспанскіх справах.

Рашэнне аб перадачы абмеркавання іспанскай праблемы ў камітэт па неўмашанню, заключае агенцыя, з'яўляецца ўступкай Італіі, якая, як вядома, патрабавала такога парадку абмеркавання ў сваёй адназначнай нопе.

АБМЕН НОТАМІ ПАМІЖ ГЕРМАНІЯІ І БЕЛЬГІЯІ

БЕРЛІН, 13 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння ў Берліне ў міністэрастве замежных спраў адбыўся абмен нотамі паміж германскім міністэрам замежных спраў Нейратам і бельгійскім пасланнікам у Берліне. У сваёй нопе германскі ўрад дэкларуе, што ён ні пры якіх умовах не парушыць нападасці і непаўважлівасці Бельгіі і будзе павяжваць яе тэрыторыю. У якасці выключэння германскае нота агаварвае толькі вынакх узлету Бельгіі ў раёне сурьох Германіі. Германія гатова, гэзавыста даць у германскай нопе, таксама я і Англіі і Францыі, гарантыяваць Бельгіі дапамогу ў выпадку, калі яна акажыцца прамагатам нападу ці ўваравання.

У адказнай нопе бельгійскі ўрад з вялікім зааважываннем прымае да вельмі дакарарнае Германіі і выражае германскаму ўраду сваю ўзячывасць.

ДЗЕННІК

У Доме партыіны адбудуцца наступныя кансультацыі:

15 і 16 кастрычніка, у 6 гадзін вечара, пачае № 22, па «Палажэнню аб выбарах у Вархоўны Совет СССР».

16 кастрычніка, у 9 гадзін раніцы, пачае № 20 і 21, кансультацыі для прапалагаванні на гісторыі ВКП(б) на I і VIII тэмах.

16 кастрычніка, у 7 гадзін вечара, у малой зале кансультацыя па міжнароднаму становішчу.

Кансультацыі па «Палажэнню аб выбарах у Вархоўны Совет СССР» правядзюць

ПАДРЫХТОЎКА ДА ЧАЦВЕРТАГА ТЫРАЖА ПАЗЫКІ ДРУГОЙ ПЯЦГОДКІ

АЛМА-АТА, 14 кастрычніка. (БЕЛТА). Як вядома, 25 кастрычніка ў сталіні Падарожскай ССР Алма-Ата адбудуцца чацверты тыраж пазыкі другой пяцігодкі. Зараз працуюць горады і мадэльныя фінансавыя арганізацыі энергічна рыхтуюцца да тыража.

На ўсіх буйных прадпрыемствах і ва

Установах ствараюцца каведчыны сталы. У клубе імя Дзежынскага, дзе будзе праходзіць тыраж, арганізавана філія Цэнтральнай гарадской ашчэраскай.

Да дня тыража ашчэраскай выпускаюцца спецыяльныя адназначныя друкаваныя газеткі, прысвечаныя работе па дзяржбюджэту і ашчэраскай сістэме.

РЭКОРД ДАЛЬНАСЦІ ПАЛЁТУ НА ЛЁГКІМ ГІДРАСАМАЛЁЦЕ

Спартыўная камісія Цэнтральнага аэра-клуба імя Косарова разгледзла матэрыялы аб дальнім беспасаданым палёце лётчыка тав. Кражыжэўскага, зробленам на лёгкім аднаменным гідрасамалёце «Гір-1», абсталяваным матаром «М-11» магучасцю ў 100 конскіх сіл.

Тав. Кражыжэўскі стартуваў у Оўсеце раніцай 7 кастрычніка. Праз 3 гадзіны 45 мінут ён апусціўся ў Таманскім заліве, блізка ад Керчы, накрыўшы без па-

скалі па прамоў лініі 470 кілометраў 662 метры.

Вынік гэтага палёту спартыўная камісія прызнала ўсеагульным (нацыянальным) рэкордам дальнасці па прамоў (аднаменным) лёгкім самалётам. Матэрыялы аб гэтым палёце адраўваюцца ў Празі-дэнтур Міжнароднай авіяцыянай федэрацыі для засветчэння рэкорду, як міжнароднага па другой катэгорыі (клас «С-біс»). (БЕЛТА).

МАРАКІ „КОМСАМОЛ“ І „СМІДОВІЧА“ ВЯРТАЮЦА НА РАДЗІМУ

Маракі савецкіх суднаў «Комсомол» і «Смідовіч», якія вяртаюцца на радзіму, знаходзіцца на шляху з Гаўра (Французскі порт) у Денісбург. З борта пачаюцца «Андрэй Жданав», на якім маракі вяртаюцца да берагоў сваёй радзімы, у Наркамвовае атрымана радыёграма. У ёй павелічаліся, што маракі поўны пачуцця базмажымай радасці па выпадку свайго звароту ў СССР. Настрой ва ўсіх добры.

Народны камісар воннага транспарта СССР тав. Н. І. Пахомва прапавваў начальнаму Чорнаморскага і Паўночнага паркаходаўства выдць членам каманды суднаў «Комсомол» і «Смідовіч» адначасова дапамогу ў размеры трохмесячнага заробтку. Маракі забеспячваюцца санатэра-курортным лячэннем. (БЕЛТА).

IV УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД АСОАВІАХІМА

Учора на ранішнім пасяджэнні з'езда Асоавіахіма прадаўжаліся спрэчкі па сывавадчыму дакладу Цэнтральнага Савета Асоавіахіма БССР. З запісаўшыся 114 чалавек выступіла 45.

З'езд зварнуўся з адкрытым пісьмом да ўсіх членаў Асоавіахіма БССР, у якім зааказіа іх актыўна ўдзельнічаць у падрыхтоўку да выбараў у Вархоўны Совет СССР.

У пісьме гаворыцца: «Таварышы асоавіахімаў! Прастаўішчы нашага добраахотнага таварыства, старшыня Цэнтральнага Савета Асоавіахіма СССР т. Гаршчын уведзены ў склад Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэтым самым партыя і ўрад аказалі асоавіахімаўнам высокі годнар, велізарнае давер». Апраўжам гэта давер'е часнай большшчыкай работай на такім важным участку абароны краіны.

Лічым з'яўляюцца Асоавіахім. Падрыхтоўку новай тысячы вараўшчыцкіх стракоў, значышчы ПШХА, лётчыкаў, планерыстаў, парашутыстаў.

— Мы, члены абароннага таварыства, павіны прыкласці ўсе сілы і таму, каб хутчэй ліквідаваць у Асоавіахіме вынікі шкідлівага шпёіскага баны Эйдмана, да канца ачысціць нашы рады ад ворагаў і іх пасобнікаў, аздаравіць усе звыны асоавіахімаўскай работы і прысці з лия вяртаюцца ў Вархоўны Совет з выхатнымі паказальнікамі ў нашай абароннай работе».

У канцы дзённага пасяджэння з прамоў выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Патапейка, які паставіў перад дэлегатамі вал практычных зааказ па рашучай перабудове і пашапанню абароннай работы і ліквідацыі вынікаў шкідлівага ў арганізацыях Асоавіахіма.

ПАДАРУНАК ДЗЕЦЯМ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

ГОМЕЛЬ, 14 кастрычніка. (Спец. нар. «Звязда»). Адбылося ўрачыстае адкрыццё піонерскага клуба для дзедчы чыгуначнікаў Гомельскага вузла. На адкрыцці клуба прысутнічала 2 тысячы дзедчы.

Для піонерскага клуба адраўвацца вялікая частка першага паверха чыгуначнага клуба імя Леніна. У вестыбюлі на вялікай лопшы, аддзеленай пад мрамар, — бар'ельеф вялікага правядора параша-шахматына, лётчыка і інш. Дзедчы таварышчы Сталіна. Па баках — дзве скульптуры піонеру: гарніста і сцягагоспа. Па абодвух баках зааказіа святлом кардыора размясціліся пазой зааказы. Першы з іх — транспарта — тэхніцы. Над імі сапраўдныя электрычныя двухкалейная чыгуначная лінія і мініятуры з прыгожым

рэльефам палатна і ландшафта з вэжэ-замі, светафарамі і т. д. Уключышчы тав. і вагоны-электрычкі ішчылі пра-тэа і вялікая мадэль — свецышчы развар паравоза з рухавішчам механі-чым колаў. Тут-жа вы ўбачыце мініятуры таварныя і пасажырскае вагоны, ёсць інструменты для апрацоўкі металва. Далей ішчы пакоі — азіямаляцыя, шапаша-шахматына, лётчыка зааказ на 150 месц, чыталыня з бібліятэкай, пакоі для работы гуртоў вышлечнага ма-стаства, струнавая гуртка і інш. Дзедчы знойдуць тут усё неабходнае для іх вучбы і забавы.

Н. ГАСМАН.

Па слядах выступленняў „Звязды“ „ЧАМУ ТАКАЯ МАРУДНАСЦЬ?“

11 верасня ў газете «Звязда» была змешчана зааказка пад зааказам: «Чаму такая маруднасць?», у якой псалазся, што памеснік Улаўкамзага парт СМБ БССР Турчын вынавае ва ўсіх шкідлівых справах, якія тварыліся ў сістэме Камітэта зааказ-

вал, што ён ўтойў ад партыі сзад сацы-яльнае пахожэнне.

Партарганізацыя Улаўкамзага прызнала гэтыя факты зусім правільнымі. Агульным партыйным сходам лярвішчэй арганізацыі выключыў Турчынскага В. М. з партыі.

ДА ВЕДАМА ПАРТКОМАЎ

Даклад тав. Юркова для прапалагаван-стаў і агітараў на таму: «СССР і краіны капіталізма за 20 год пераносіцца на 16 кастрычніка г. і адбудуцца ў Доме партыіны, у 7 гадзін вечара. Вылеты, выданыя на 15 кастрычніка, сапраўдны.

Менгарком КП(б)Б.

Адзінны рэдактар Д. В. ЮРКОВ.

ДЗЯРЖ. ТЭАТР МУЗКАМЕДЫ БССР

(Памішканне Дзяржаўнага аўрэяскага тэатра БССР) 16/Х—ГВІША

БЕЛДЗЯРЖДРАМ-ТЭАТР

16/Х—аган М 29 ЖЫЦЦЕ КЛІЧА Пачатак у 8 в. веч.

Гукавы кінааграфі «Чырвоная зорка» ТАЙГА ЗАЛАТАЯ

Гукавы кінааграфі «Пролетарыя» Сяня і шпёіскае замежны гукавы ішчыны фільм ПАД ДАХАМІ ПАРЫЖА

Гукавы кінааграфі «Інтэрцыяналь» Ад 15 кастрычніка гукавы мастацкі фільм вятвор. Мосфільм ТРЫНАЦАЦЬ Рэжысёр М. РОМ. У гадоўных ролах: засл. арт.

Кузьміна і арт. Чысцякоў, Файт, Навасельцаў і інш.

МАГАЗІНЫ САЮ